

## **СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Злотников, Р.В. Империя. – М.: АРМАДА: Издательство «Альфа-книга», 2006. – 799 с.: ил.
2. Все монархии мира // Все монархии мира [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://www.allmonarchs.net>. – Дата доступа: 26.04.2012.
3. Индекс демократии // Центр гуманитарных технологий [Информационный ресурс]. – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/news/state/2011/12/19/3768>. – Дата доступа: 26.04.2012.
4. Рейтинг стран мира по уровню образования // Центр гуманитарных технологий [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info>. – Дата доступа: 26.04.2012.
5. Рейтинг стран мира по уровню жизни // International Consulting Agency [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: <http://www.go-worldwide.ru/rating.html>. – Дата доступа: 26.04.2012.

УДК 882.6.09

**Ярмович М.С.**

**Навуковы кіраунік: к.ф.н. Борсук Н.М.**

## **ПРАБЛЕМА ДУХОЎНАГА САМАВЫЗНАЧЭННЯ Ў РАМАНЕ В. КОЎТУН “ПАКЛІКАНЬЯ”**

Мэтай працы з'яўляецца звартот да асэнсавання канцэпцыі В. Коўтун, згодна якой духоўна багатая асоба – гэта чалавек, які кіруеца ў жыцці хрысціянскімі прынцыпамі: “не забі”, “не супраціўся злу” і этычнымі нормамі. Любоў, міласэрнасць, усёдаравальнасць, паводле пісьменніцы, – стваральныя сілы: Нічога не ўзрастает на зямлі гэтай без любіві. Аўтарская канцэпцыя годна матэрыялізуецца ў вобразе галоўнай герайні рамана “Пакліканья” Еўфрасінні Палацкай.

Палацкая ігумення напрыканцы свайго жыцця здзяйсняе падарожжа на святую зямлю Галілеі. Яна ужажліва ўглядзеца ў “пачварныя валь і нізкія ўсклочаныя хмары, нібыта намагалася ў смяротнай кудасе разглядзеца і разгадаць тое спрадвочнае, да чаго яна гэтак адчайна і доўга, праз усё сваё жыцце, спышалаася” [1, с. 20]. Першым пакінуль зямны свет, Еўфрасінні вельмі хацелася дакрануцца да часу маладосці, калі яна вясёлая, бяспечная бегала па яркай раскошы пругкай травы, слухала спевы птушак, неспакойную раку; калі разам з другімі вучнямі Данілі паклялася не пакідаць адно аднаго “ні ў агне, ні ў вадзе..”, калі яе збіраліся выдаць замуж за смаляніна Дабраслава... Па гэтай прычыне яна і просіць дазволу ва Ўсявішняга, як кажа пісьменніца, “пусціць кола памяці праз жыццёвы круг; бо ўжо гатова сэрца маё” [1, с. 19].

Як бачна, святую Еўфрасінню моцна трymала ў палоне зямное жыццё, хаця яна ўпартая на працягу жыцця ў манастыры, мэтанакіравана адмаўлялася ад усіх радасцей зямных. “Слава зямная, – піша В. Коўтун, – прах і попел. Знікае, як падманная пара. І горш павуцінна аблытае людзей. Слабасці плоці часам мацней за сілу духу” [1, с. 227]. Пасля наведвання гапліцкага шлітала, пачуўшы слова паланянкі: “Я ... адтуль, скуль і ты” [1, с. 215], Еўфрасінні захацелася падсумаваць зробленое для людзей за доўгое і няпростое жыццё, бо ў гэтую хвіліну з абвостранай сілай яна адчула кроўную повязь з далёкай Полаччынай.

Кампазіцыйная будова твора, якая ўключае ў сябе сны, трывалінні, мрой герояў, спалучэнне реальнага і містычнага, адыгрывае важкую ролю ў набліжэнні да разумення праблемы духоўнага самавызначэння асобы. Невыпадкова В. Коўтун пачынае свой раман з апісання шляху ў іерусалім. Прыём алітэрацый “Шах... Шах... Шах...” дамамае душою адчучу сутнасць гэтага шляху – “гэта пакутны ачышчальна-спавядальны шлях” [2, с. 190]. Аб гэтым вядзе размову Валянціна Міхайлаўна ў сваім каментары да кінарамана “Спасам пакліканья”: “Менавіта гэтае камертонавае шаханне гарачай галілейскай прасторы, сімвалізуючы няўпынны рух чалавека праз пустыню жыцця да Господа, стала суправаджаць палаchan праз усю іх доўгую, перапоўненую перашкодамі, дарогу” [2, с. 190].

Шлях духоўнага сталення для Еўфрасінні пачаўся з кнігі: "Кніжкі, як сонейка ўдзень. Як месяц уначы... Кніжкі – гэта Гасподзь, які ёсць – Слова" [1, с. 32]. Потым была вучоба ў пісца Данілы, дзе Прадслава вывучала розныя мовы, у тым ліку і грэцкую. З павагай ставілася яна да людзей, асабліва да моцных духам, якія "прыняўцы моц мужчынскую, адсклі ад сябе грахі і сподычы зямныя мечам", якія "не з жалеза, а з моцнага духу. І імёны іх напісаны на нябесах". Яна хацела быць падобнай да тых чатырох жанчын, якіх убачыла на мініяцюры манаха з Рыма. Найбольш яе вабіў вобраз святой Еўфрасінні Александрыйскай. Сама пісьменніца признаецца: штуршком да напісання рамана-жыція было начное аў'яўленне ёй самой Еўфрасінні Полацкай. У туго ж ноч яна напісала і першыя старонкі твора. Потым была праца ў бібліятэках. Святар Свята-Петрапаўлаўскага сабора, іерэй Юрый Залоск пасля прачытання рамана-жыція выказаў наступнае меркаванне: "... узяты чыста ў мастакім плане, раман, як падаецца, скоплівае істотную прауду ў гісторыі святасці, а менавіта "супраціўленне матэрыйалу" чалавечага, моманты барацьбы і выбару, адступніцтва і навяртання. Навяртання да веры" [1, с. 7].

У дванаццацігадовым узросце дэяўчына пакінула дом бацькі, прыняла манаскі пострыг. Яна перапісвала кнігі, будавала школы, вучыла дзяцей, дапамагала абяздоленым.

Усімі яе ўчынкамі кіравала любоў да чалавека і ўсёдаравальнасць. Прыгадаемі старонкі рамана, дзе ўзгадваецца, як Еўфрасіння спускаецца ў вязніцу са святынным пісаннем да самых жорсткіх забойцаў і рабаўніку. Яна вызывае ад нячыстай сілы палоніцу Алму, ратуе, здавалася б, ад невылечнай хваробы менскую князёйну Вольгу.

Адчуванне ўласнай сілы прыходзіла да Еўфрасінні паступова. Першую маральну перамогу яна атрымала пры пахаванні ахвяра чумы ў размове з вешчуном Вікула і смердамі. Безумоўна, чума мае не толькі канкрэтнае, але і сімвалічнае значэнне. "Іншая чума, цемра чалавечая паўсюль распаўзлася. І яна горшая за хваробу цялесную" [1, с. 189]. Пасля пахавання маладзенчыкага бельчыцкага святара Еўфрасіння адчула сілу, "уладнью над мыслімі чалавечымі" [1, с. 71]. Ігумення не магла паверыць таму, што убачыла: "У доўгіх, што даставалі да жутага жвіру, скрываўленых рызах, з нізка апушчанаю на грудзі галавою і расхінутымі ў бакі рукамі, да новага кръжа быў прывязаны святар з ядлоўцавым вянком над ілбом. На смяротна сінелыя шшокі збегалі цёмныя, ужо засохлыя заnoch шнарочки крываі" [1, с. 70]. У яе хапіла моцы не прамовіць ні слова папроку. Еўфрасіння разгарнула Евангелле і пачала чытаць. Людзі сталі падступаць бліжэй. Злучаныя агульным адчуваннем страшнай віны, яны не адчувалі ні голаду, ні сцюдзёнага дыхання, наўбрынілай паводкаю ракі.

Шляхам ігуменні да Бога час ад часу кіруе Анёл, які з'яўляецца да яе ў трывезннях. Менавіта той Анёл, якога Еўфрасіння бачыла падчас пострыгу, уласна загадаў ёй пабудаваць манастыр: "Ідзі ў сяльцу. Сястра. І збудуй там дом Уладара нашага. І зрабі прытулак для абраниц Яго! І будзь ім сэрцам, розумам. І ўціхамірвай люд свой, і не дай кроплям крываі ракою стаць. І наступі на галаву злога раба і процістой дзёрзкасці яго акаянай!" [1, с. 70].

Духоўнае самавызначэнне і сталенне Еўфрасінні праходзіла ў няпросты суроўы час. Дванаццатае стагоддзе пачыналася "трывожна і неміласэрна" [1, с. 17]: крывавая барацьба паміж Полацкам, Ноўгарадам і Кіевам за вярхоўную княжую ўладу; канфлікт веравызнанняў: хрысціянства і язычніцтва; набегі хана Баняка; чума, якая знішчыла не адно жыццё. На пачатку новага тысячагоддзя, у мітусліві, тэхнакратычны час, мы авансированы адчuvаем, як паглыбляеца працэс разбурання грамадска-сацыяльнага жыцця, які ў сваю чаргу не спрыяе развіццю асобы. Вось чаму раман Валянціны Коўтун "Пакліканыя" набывае асаблівую актуальнасць для сучаснага чытача.

Заслуга пісменніцы, на мой погляд, у сцверджанні веры ў чалавека, вызначенні моральна-етичных арyenенцаў, што, безумоўна, будуць спрыяць духоўнаму сталенню чалавека, у далучэнні чытача да разумення, што Боскі пачатак – не па-за чалавекам, а ўнутры чалавека: "Сказана: прыйдзі да сябе і прыйдзеш да Айца нябеснага" [1, с. 121].

#### СПІС ЦЫТАВАНЫХ КРЫНІЦ

1. Коўтун, В. Пакліканыя: раман-жыціе / В. Коўтун. – Мн.: Маст. літ.. 2007. – 247 с.
2. Локун, В. Пакліканыя і абранныя (узыходжанне пісменніцы). – Польмія. – 2008. – № 2. – С. 185–191.

УДК 378.016-057.875

Ярутч Ю.О.

Научный руководитель: ст. преподаватель Будник Д.В.

### МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ

Учебная деятельность для студента становится средством реализации жизненных планов. В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация студентов. Человек, поступивший в высшее учебное заведение, имеет всегда свои мотивы. Мотивации студентов очень долгое время не уделяли должного внимания, и она является одной из самых сложных педагогических проблем настоящего.

В XXI веке, веке информационных технологий, огромное количество информации предоставляется такими источниками, как медиа, интернет, социальные сети. В таких условиях очень сложно мотивировать студентов к обучению, систематической работе, мотивации искать новую информацию и эффективно использовать её в процессе обучения и жизни.

Мотивация обучения – это общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению учебного курса [2, с.14]. Как и любой другой вид деятельности, мотивация к обучению определяется рядом факторов, таких как учебная программа, образовательное учреждение, особенностями учащихся и педагогов и т.д. Мотивация является основным средством, которое повышает уровень интереса студента к обучению. Недостаточно мотивированный студент не способен ни к развитию себя, ни к развитию науки в целом. Мотивация делает поведение человека целенаправленным.

Многие преподаватели считают, что учебная мотивация студентов зависит исключительно от их собственных волевых качеств и стремления к получению знаний. Это в корне неверно! И в своей работе я исследовала то, как на самом деле можно повысить мотивацию студентов.

Существует различное множество способов мотивации и главные из них [4, с. 175]:

1. Нормативная мотивация – основана на убеждении, внушении, психологическом «заражении», обращаясь к личным интересам и потребностям.
2. Принудительная мотивация, основывающаяся на использовании власти и угрозе ухудшения удовлетворения потребностей работника в случае невыполнения им соответствующих требований. В данном случае студент, скорее всего, сделает задание, но выполнит его без особого энтузиазма, скорее для галочки.
3. Стимулирование – воздействие происходит не на саму личность студента, а на внешние обстоятельства с помощью благ – стимулов, побуждающих работника к определенному поведению, т.е. оценок.

Одна из сложностей в процессе обучения состоит в утрате студентом мотивации к продолжению обучения. Потеря мотивации может привести к серьёзным последствиям,